

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ**  
**ВІЗАВАЯ АНКЕТА**
**REPUBLIKA BELORUSIJA**  
**OBRAZAC ZA VIZU**

1. Прозвішча/Prezime		4. Пол/Pol		Фотаздымак/Fotografija								
2. Імя/Ime		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ muški										
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Dруга imena i (ili) devojačko prezime		<input type="checkbox"/> жаночы/ ženski										
5. Дата нараджэння/Datum rođenja		6. Месца нараджэння/Mesto rođenja			Службовыя адзнакі/ Službene oznake							
<table border="1"> <tr> <td>dan</td> <td>mesec</td> <td>godina</td> </tr> </table>		dan	mesec	godina		краіна/zemlja ..... горад/mesto ..... вобласць (раён)/opština .....						
dan	mesec	godina										
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Sadašnje državljanstvo(a)					Дата звароту:							
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/Ako ste menjali državljanstvo(a), molimo da navedete državljanstvo(a) koje ste prethodno imali i datumi promene državljanstva					Падставы:							
8. Тып пашпарта/Vrsta pasoša		9. Нумар пашпарта/Broj pasoša		12. Дата выдачы/Datum izdavanja								
<input type="checkbox"/> звычайны/običan <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatski <input type="checkbox"/> службовы/službeni <input type="checkbox"/> іншы дакумент/druga dokumenta:		10. Кім выдадзены/Izdat od strane		<table border="1"> <tr> <td>dan</td> <td>mesec</td> <td>godina</td> </tr> </table>		dan	mesec	godina				
dan	mesec	godina										
11. Дзе выдадзены/Gde je izdat		13. Тэрмін дзеяння/Važi do										
		<table border="1"> <tr> <td>dan</td> <td>mesec</td> <td>godina</td> </tr> </table>				dan	mesec	godina				
dan	mesec	godina										
14. Адрас сталага месца жыхарства/Куќна adresa (adresa stalnog boravišta)					Рашэнне по звароту:							
краіна/zemlja ..... вобласць(раён)/regija ..... горад/grad (mesto) ..... вуліца/ulica ..... нумар дома/broj kuće (zgrade) ..... нумар кватэры/broj stana ..... нумар тэлефона/broj telefona ..... e-mail .....					ад ..... <input type="checkbox"/> станойчае <input type="checkbox"/> адмоўнае							
15. Месца працы і службовы адрас/Radno mesto I službena adresa					Тып візы:							
прадпрыемства/preduzeće ..... пасада/zanimanje ..... краіна/zemlja ..... вобласць (раён)/regija ..... горад/grad (mesto) ..... вуліца/ulica ..... нумар дома/broj kuće (zgrade) ..... нумар тэлефона/broj telefona .....					<input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D							
16. Катэгорыя візы/Kategorija vize		17. Тып візы/Vrsta vize		18. Колькасць уездаў/Broj ulazaka								
<input type="checkbox"/> індывідуальная/individualna <input type="checkbox"/> групавая/grupna		<input type="checkbox"/> транзітная/tranzitna <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/kratkoročna <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/dugoročna		<input type="checkbox"/> аднаразовая/jednokratna <input type="checkbox"/> двухразовая/dvokratna <input type="checkbox"/> шматразовая/višekratna								
19. Тэрмін дзеяння візы/Termin važnosti vize					Мэта візіту:							
з/od		па/do		на тэрмін знаходжання/ dužina boravka								
<table border="1"> <tr> <td>dan</td> <td>mesec</td> <td>godina</td> </tr> </table>		dan	mesec	godina	<table border="1"> <tr> <td>dan</td> <td>mesec</td> <td>godina</td> </tr> </table>		dan	mesec	godina	<table border="1"> <tr> <td>dana</td> </tr> </table>		dana
dan	mesec	godina										
dan	mesec	godina										
dana												
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Ime organizacije ili osobe koja poziva					<input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> на вучобу <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дыпламатычная							
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresa organizacije ili osobe koja poziva					Віза:							
вобласць(раён)/regija ..... горад/grad (mesto) ..... вуліца/ulica ..... нумар дома/broj kuće (zgrade) ..... нумар кватэры/broj stana ..... нумар тэлефона/broj telefona ..... нумар факса/broj faksa ..... e-mail .....					№ .....							
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Adresa boravka u Belorusiji					Спраўдняя:							
вобласць(раён)/regija ..... горад/grad (mesto) ..... вуліца/ulica ..... нумар дома/broj kuće (zgrade) ..... нумар кватэры/broj stana ..... гасцініца/hotel .....					з ..... па .....							
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Razlog putovanja (detaljno)					тэрмін знаходжання .....							
					Спагнаны сбор: .....							

<b>24.</b> Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Да li ste ikada bili u Belorusiji <input type="checkbox"/> так/da <input type="checkbox"/> не/ne калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/ako jeste, navedite termine, mesta i razlog posete з/od ..... па/do ..... дзе/gde ..... мэта візіту/razlog posete .....														
<b>25.</b> Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Prethodni boravci u Belorusiji u toku ove godine i ukupno vreme privremenog boravka 1) з/od ..... па/do .....    4) з/od ..... па/do .....    агульны тэрмін часовага знаходжання/ ukupno vreme privremenog boravka 2) з/od ..... па/do .....    5) з/od ..... па/do ..... <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></table> 3) з/od ..... па/do .....    6) з/od ..... па/do ..... <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;">dana</table>														
<b>26.</b> Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Да li ste ikad odbijeni da dobijete belorusku vizu ili vam je viza bila poništena <input type="checkbox"/> так/da <input type="checkbox"/> не/ne калі так, вызначце дату/ako jeste, navedite termine .....														
<b>27.</b> Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Da li ste tokom prethodnog boravka na teritoriji Republike Belorusije imali posla sa beloruskim zakonom <input type="checkbox"/> так/da <input type="checkbox"/> не/ne калі так, вызначце калі/ako jeste, navedite termine ..... і дзе/i mesto ..... Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Pozitivan odgovor ne mora da znači da će vam izdavanje vize biti odbijeno, ali u tom slučaju je poželjno vaše lično prisustvo u cilju obavljanja razgovora s konzularnim službenikom														
<b>28.</b> Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Да li ste ikad bili deportovani iz neke zemlje <input type="checkbox"/> так/da <input type="checkbox"/> не/ne калі так, вызначце калі/ako jeste, navedite termine ..... і з якой краіны/iz koje zemlje .....														
<b>29.</b> Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Prevozno sredstvo kojim ćete putovati u Republiku Belorusiju		<b>30.</b> Маршрут руху/Maršruta												
<b>31.</b> Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Sredstva plaćanja za vreme boravka u Republici Belorusiji <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/gotovina <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bankarski čekovi <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/ kreditne kartice <input type="checkbox"/> зваротны білет/povratna karta <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/putni čekovi <input type="checkbox"/> пражыванне/smeštaj		<b>32.</b> Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/Medicinsko osiguranje страховая арганізацыя/osiguravajuće društvo ..... страховы поліс/polisa osiguranja: нумар/broj ..... сапраўдны з/važi od ..... па/do .....												
<b>33.</b> Сямейнае становішча/Porodično stanje <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ oženjen(udata) <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ neoženjen(a) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ razveden(a) <input type="checkbox"/> удавец(удава)/ udovac(ca)														
<b>34.</b> Прозвішча мужа (жонкі)/Prezime bračnog druga		<b>35.</b> Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Devojačko prezime												
<b>36.</b> Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Ime i ostala imena bračnog druga		<b>37.</b> Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Državljanstvo bračnog druga												
<b>38.</b> Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Datum rođenja bračnog druga <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30px;">dan</td> <td style="width: 30px;">mesec</td> <td style="width: 30px;">godina</td> </tr> </table>	dan	mesec	godina	<b>39.</b> Месца нараджэння мужа (жонкі)/Mesto rođenja bračnog druga краіна/zemlja ..... горад/grad (mesto) ..... вобласць (раён)/regija .....										
dan	mesec	godina												
<b>40.</b> Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Ako deca putuju u vašoj pratnji i upisana su u vaš pasoš popunite tabelu <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Прозвішча/Prezime</th> <th style="width: 30%;">Імя/Ime</th> <th style="width: 40%;">Дата і месца нараджэння/Datum i mesto rođenja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Прозвішча/Prezime	Імя/Ime	Дата і месца нараджэння/Datum i mesto rođenja									
Прозвішча/Prezime	Імя/Ime	Дата і месца нараджэння/Datum i mesto rođenja												
<b>41. Дэкларацыя/Deklaracija</b> Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Izjavljujem da su podaci u ovom obrazcu istiniti i tačni. Znam da davanje netačnih podataka ili odbijanje da se podnesu potrebna dokumenta može da bude osnova za odbijanje dobijanja dozvole za ulazak u Republiku Belorusiju. Takođe sam upozoren(a) da, ako bude ustanovljeno da podaci nisu tačni, viza može biti poništena u svakom trenutku. Obavezujem se da ću se po dolasku u Republiku Belorusiju prijaviti po određenoj proceduri i da ću napustiti njenu teritoriju pre isteka važnosti vize.														
<b>42.</b> Асабісты подпіс/Svojeručni potpis		<b>43.</b> Дата падпісання/Date of signature <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30px;">dan</td> <td style="width: 30px;">mesec</td> <td style="width: 30px;">godina</td> </tr> </table>	dan	mesec	godina									
dan	mesec	godina												